

## X

### ДАДАТКІ

- Запаветы
- „Вератні” (тэкст)
- Скаўцкая хроніка з часапісу „Наперад!”
- Зварот штандаровага штандару „Баварыя” да скаўтаў

#### Запаветы

У майі архіве ёсьць унікальны рукапісны зборнік-альбом з упісанымі ў яго запаветамі для моладзі ад беларускіх дзеячоў на эміграцыі, а таксама ад старэйшых сяброў. Запачаткованыя як скаўцкі, альбом пасъля быў альбомам Дванаццаткі, а тады стаўся альбомам моладзі наагул. Упісы ў яго датаваныя 1947—1956-м гадамі.

У зъмешчаных ніжэй запаветах — шмат заклікаў і самых узынёслых слоў ад старэйшых да моладзі. Выказаныя больш за поўстагодзьдзя таму, слова гэтыя, гэтыя спадзяваньні, пахвала й маленьне, гучаць сёньня гэтак жа актуальна, як і тады, калі яны пісаліся. Яны адрасаваныя маладому пакаленню, як такому, незалежна ад гістарычнага перыяду ці месца знаходжаньня. Маральны абавязак сёньняшніх маладых беларусаў азнаёміцца з гэтымі запаветамі, удумацца ў іх ды знайсьці ім месца ў сваім арсэнале прынцыпаў і пастулятаў, у сваім съветаглядзе.

Кароткія звесткі пра аўтараў запаветаў — у канцы гэтага падраздзялу.

#### Скаўцкая песня

*Мы – дзеці Беларусі,  
Мы – скаўты-юнакі,  
Ўздымаємся, як гусі,  
Увысь пад аблакі.*

*Рады свае гуртуем  
Пад скаўцкія съязгі,  
Мы любім і шануем  
Край родны, дарагі.*

*Ў душах нашых юнацкіх  
Агнём палае кроў  
І з ворагам змагаца  
Усякі з нас гатоў*

*Варожыя нас сілы  
Ня здолеюць зламаць,  
Да самае магілы  
Мы будзем іх зьнішчаць.*

*Наш кліч „Напагатове!“  
Нясем праз буру дзён,  
Зьевініць ён, як сталёвы,  
І ў буру, і ў агонь.*

*Песьня наша звонка  
Разносіцца ў паліях:  
„За родную старонку  
Загінем у баях!“*

*Ўзынімаемся, як гусі,  
Увысь пад аблакі,  
Мы, дзецы Беларусі,  
Яе будаўнікі.*

**Л. Баравы\***

Ватэнштэт, 5 верасьня 1947

*Што б вы ні рабілі, рабеце найлепши, памятаючы аб вялікай вашай  
службe Беларускаму Народу і Бацькаўшчыне.*

**Вацлаў Пануцэвіч,**  
Шэф-скаўт 5 верасьня 1947

\*Псэўданім Лявона Шурака.

„Жыць нам прышлося вялікімі днямі  
На пераломе жалеза і песьняй.  
Ў новых маланках і новым громе  
съвет стары грудзям быў цесны.

Помні, шарэгаў каб нам не ламалі,  
Хай з поўдарогі, хто слаб, адыходзе.  
Хворых на сэрца, грудзі і ногі  
Трэба ня браць у паходзе!

Плакаць ня будзем над паўшымі ў маршы.  
Не, брат, ня варта, на што ім малітвы?  
З новай адвагай, сілай і гартаам  
Іх памянём новай бітвай!”

М. Т. (Танк)  
**Сябрам – ад Раісы Жукоўскай,**  
кір. жан. студ. дружыны „Сасонкі”  
ў Марбурзе. Верасень 1947

Ларыса Геніюш:

„...Ня сумуйце, дзяцюкі, па долі,  
ня хілеце гордай галавы,  
бо ня з жалю, толькі з ранаў, болю,  
воля толькі родзіцца з крывеi.

Ня сумуйце, дзяцюкі, начамі –  
ўжо ня ўдасца спутаць вольны дух!..  
Мы былі і будзем крывічамі  
Ад хвалей Угры аж па сіні Буг!”

Так, Сябры, і нам ня хіліць галаваў перад цяжкасцямі ў нашай барацьбе за ідэалы скаўта-беларуса.

Сябрам зь Віндзішбэргердорфу  
**Сыцяжная В. Жукоўская**  
Ватэнштэт, 1947

...Гэта ня так важна, што чалавек гаворыць сам аб сабе – важна ж толькі тое, што ён робіць.

**Часлаў Будзька**  
Ватэнштэт, 8 верасьня 1947

*Калі чалавек гаворыць аб сабе, што ня згодна зь ягонымі ўчынкамі, значыцца ён ня мае самакрытыцызму, а калі так, дык і ўчынкі ягония будуць праекцыяй ягоных думак, выразам нездаровага індыўвідуалізму. Каб правільна судзіць аб сабе, важна тое, што гавораць іншыя аб учынках ягоных... Аб сабе ж найлепш часьцей думаць, а менш гаварыць...*

**Хведар Ільляшэвіч**

Ватэнштэт, 9 верасьня 1947

*Нясеце ў сэрцы імя Беларусі. Няхай Яна паказвае вам жыцьцёвы шлях. Не шкадуйце для Яе ахвяры высілку, а калі надарыцца патрэба, ахвяры крыіві.*

**Святаслаў Коўш**

Ватэнштэт, 8 верасьня 1947

*Прабуй, брат, быць скаўтам.*

**Пётра Манькоўскі**

Імэндорф, 8 верасьня 1947

*Каб мы асягнулі свае мэты, мы павінны быць бязъмежна адданыя справе, у якую верым, сапраўды шчырыя і заўсёды готовыя аддаць усё для гэтай справы!*

*У найгоршых сытуацыях ты знайдзеш заўсёды мыральныя сілы, калі будзеш у парадку з сваім асабістым і грамадzkім сумленьнем!*

Адважна, брацьця, наперад ідзіце  
Сьмелай і правай ступой;  
Кожнаму ў вочы сьмела глядзіце –  
Праўду нясіце з сабой!

(К. Каганец)

**Хведар Ільляшэвіч**

Ватэнштэт, 9 верасьня 1947

*Так як у высокай тэмпэратуры паўстае высокавартасная сталь з жалезнай руды, так у змаганьні за высокія ідэалы выкоўваюцца моцныя характары. Будзь цвёрды, як сталь, у Тваім імкненіні да Твае мэты.*

**Барыс Рагуля**

Ватэнштэт, 9 верасьня 1947

*Павага і гонар жывуць побач у сэрцах людзей, і той чалавек, у каго ў сэрцы толькі павага або толькі гонар, зьяўляеца бедным.*

**Янка Сурвіла**

Ватэнштэт, 9 верасьня 1947

Каб вас ня вучылі заўсёды іншыя, вучэцеся самі: нашая Бацькаўшчына патрабуе лепшых людзей, чым мы ёсьць.

Каб ня спыніцца, пазнавайце новае.

Каб вас успомнілі па съмерці, ня будзьце мёртвия пры жыцьці.

Ведаючы куды ісьці, не забывайцеся, адкуль вы прыйшли.

**Масей Сяднёў**

13 верасьня 1947

Юнацкае сэрца ёсьць парыў да чыну, але з гэтых учынкаў будзе базаслаўлены толькі твой, у якім мы імкнемся да съветлага будучага, адказнасьць за якое кладзецца на нас.

**Янка Юхнавец**

13 верасьня 1947

...Помні, моладзь:

хто згінаць прызыкне шыю,  
Ужо вачэй ня ўзынімে угару.

А там – сонца...

Дык імкні ж!

Хай съвежасць

I тваю сатруць калісь гады, —  
Захацеўши, зь дзічкамі на межах  
Можна быць

і вечна

маладым!

**Натальля Арсеньева**

14 верасьня 1947

Ня ўсё, што пішацца і гаворыцца – праўда. Вучэцеся адрозніваць праўду ад хітрае тэндэнцыі і злоснае дэмагогіі. У гэтym найбольшая заўсяка нашае нацыянальнае будучыні.

**Аўген Каханоўскі**

21 верасьня 1947

Моладзь! Вы – нашая будучыня, дык вучэцеся і дапамагайце вашым сябром, каб вашая будучыня была съветлай.

**Мікола Скабей**

Віндзішбергердорф, 30 верасьня 1947

Беларускі патрыёт павінен мець дзіве веры: гэта вера ў Бога згодна із звычаем, атрыманым ад бацькоў. З гэтае веры выцякае ягоны маральні съветагляд. Другая вера – гэта вера ў незалежнасць свае Бацькаўшчыны-Беларусі. Гэтая вера павінна быць моцная, гарачая. Дзеля яе бела-

рускі патрыёт павінен быць заўсёды гатовы на ўсе ахвяры, да ахвяры жыцьця ўлучна.

**Францішак Кушаль**

Mіхэльсдорф, 30 верасьня 1947

Моладзь! Куды б ні закінуў вас лёс, будзьце думкамі і сэрцамі сваімі на Бацькаўшчыне з родным народам.

**Мячыслаў Рагажэцкі**

Mіхэльсдорф, 6 кастрычніка 1947

I зімой расьцьвітаюць сады...  
У школу ходзяць стary і дзіця.  
Хто з навукаю, той малады  
Да апошняй хвіліны жыцьця.

Беларуская моладзь – нашая будучыня. Яна павінна адно памятаваць:  
народ можа шмат чаго страціць, перажыць усе жахі войнаў і ярмо чужын-  
цаў. І ўсё ж здолее падняцца, калі ня страціць сваю мову, сваю культуру.

**Рыгор Крушына**

8 кастрычніка 1947

Працуй, скаўт!  
Працы многа  
I да працы моладзь ўсю гукай.  
Адна ў жыцьці нашым мэта,  
Каб незалежным стаў  
**НАШ КРАЙ.**

**Вітаўт Кіпель**

Сьцяжны 1-га съязгу

Mіхэльсдорф, 10 кастрычніка 1947

Ня знаю я, што нас чакае,  
Ня буду многа гаварыць,  
А проста сэрца прамаўляе,  
Якое мушу я адкрыць.

Чакае, кажуць, нас дарога,  
Чакае нас нязнаны шлях...  
На сэрцы радасць і трывога,  
Ды я ня знаю слова „страх”!

За волю й долю Беларусі,  
О, край чароўны, за Цябе,  
Надыйдзе час – я вам клянуся –  
Аддам жыцьцё у барацьбе!

I шлях свой выбраны ня кіну,  
I гора ўсё перанясу,  
Хай у змаганьні я й загіну –  
Карысьць Радзіме прынясу!  
Ня знаю, што мяне чакае,  
Ня буду думаць аб сабе,  
Свой шлях адзіны добра знаю:  
Жыцьцё у працы й барацьбе!

Вучыся, моладзь, і працуй! Рыхтуйся да цяжкасцяў і перашкодаў, якія  
сустрэнеш на шляху, ідучы да свае мэты – вольнай і Незалежнай Баць-  
каўшчыны.

**Аляксандар Бута**

Штандароў штандару „Баварыя”  
Міхельсдорф, 12 кастрычніка 1947

...Ідзі далей! Ня страшся гора.  
Не адну адкылі вы пару.  
Ясьней сягоньня, як учора,  
Пазналі ўсюды Беларусь,  
Вамі занесеную за мора.  
І ў гэты край чужбы, ў выгнаньне  
Сягоньня тут прыйшоў сказаць,  
Што прыйдзе час, ўжо йдзе, настане...  
Зь няволі выйдзе Радзіма-Маці.  
Тут буду вас я адвядыць.  
І павяду, як вёў ў паўстаньне".

(Урывак зь вершу „Прывід”)

**Мікола Вярба**

Майнлёйс, 25 лістапада 1947

Шануй чужое, а любі сваё!

Лявон Крывічанін  
27 сіння 1947

Ніколі яшчэ наша моладзь апошняга стагодзьдзя не знаходзілася ў гэ-  
так цяжкім становішчы, як наша моладзь сягоньня. Дык як жа прыемна  
бачыць, што і ў гэткіх абставінах вы, дарагія скаўткі і скаўты, пат-  
рапілі так прыгожа зарганізацца. Будзем жа надалей гэтак вытрыва-  
лыі.

**Мікола Абрамчык**

Старшыня Рады БНР

Остэргофэн, 29 сіння 1947

У беларускім нацыянальна-вызвольным руху займала ўзаймае выдатнае месца моладзь. Гэта ўзаймае натуральна, бо моладзь засёды найбольш ахвярная ў энтузіястичная ў сваёй працы ў змаганьні. Дык маё найшчырэйшае пажаданье: каб гэтая самаахвярнасць і энтузіязм ніколі не астывалі, але ўсюды і засёды былі вядучымі дзеянікамі ў жыцці і працы нашае моладзі.

**Станіслаў Станкевіч**  
Остэргофэн, 29 сіння 1947

Упіс Антона Адамовіча з 30 сіння 1947 г. зъмешчаны ў канцы другога разъдзелу.

*Залатая наша моладзь, скаўткі і скаўты. Перад вамі шлях прастору. Гэта твой нацыянальны шлях, на якім сіла вашай маладосьці мусіць зьдзей-сыніць мэты ваших бацькоў.*

**Мікола Равенскі**  
Остэргофэн, 30 сіння 1947

*Моладзь – будучыня народу. Каб вы ня сталіся трутнямі для яго, родная школа, якую вы наведваеце на чужынне, прыпамінае вам вуснамі Парысы Геніюш загад Бога:*

*I даў загад нам Бог:  
Каб кожны моцнаю рукою  
Гараў загон ды сеяў волю  
I Родную Зямлю съярог.*

**Аляксандар Орса**  
Міхельсдорф, 4 студзеня 1948

*Шмат хто зь людзей мае здольнасць свае пахібіі разуму, чэсьці ў сумленіня загладжваць языком. Таму грамадзкая вартасць чалавека залежыць ад яго ўчынкаў. Трэба жадаць, каб учынкі нашы выходзілі з шчырага чэснага сэрца сына Беларусі.*

*Mіхась Міцкевіч*  
4 студзеня 1948

*Скаўту:  
Любі сваю краіну, мову,  
Не забывайся іх па век;  
Тады усе з павагай скажуць,  
Што беларус – ёсьць Чалавек.*

**Янка Золак**  
Міхельсдорф, 5 студзеня 1948

*Дарагая Молдазь!  
Перад вамі шырокі шлях у Будучынню. Але, які б фах вы ні выбралі сабе, памятайце, што бяз глебы ўсё павісьне ў паветры. А глеба гэта – на-*

*род, нацыя. Не адрывайцеся ад яе, чэрпайце зь яе мудрае крыніцы, вучыцеся жыць і змагацца – і тады вас ніхто і нішто не пераможа! Зразумела, што для беларускае моладзі глебаю будзе народ беларускі, ягоная гісторычна барацьба, ягоная съветлья імкненныі да вольнасці і незалежнасці, да сваёй Бацькаўшчыны. Любіце Яе ўсёю душою сваёю, будзыце зь ёю заўсёды сваімі думкамі і разуменінем, съята хавайце вернасць народным ідэалам, служыце ім шчыра і сумленна. Станьцеся дастойнымі сваёй залатое Маці-Краіны. Імкнечеся! Шукайце!*

*Съячы каравай, каб з адшуканых зерняў  
Пакласці на белы, вузорны абрус,  
Ад вопыту, здольнасцяў, сілаў і ўменняў –  
Вітаць падарункам Цябе, Беларусь.*

Мікола Куліковіч

Міхельсдорф, 8 студзеня 1948

*Вы Моладзь, вы Сіла, таму съмела разбівайце жыцьцёвыя хвалі, а да-  
сягнече мэты.*

Алесь Вініцкі

Міхельсдорф (Баварыя), 8 студзеня 1948

*Хто стаў на шлях грамадзкай творчай працы –  
Хай ведае, што шлях гэтых цярністы.  
Хай ня спыняеца перад штодзённымі перашкодамі  
І процідзеяньнем варожых сілаў!  
Хай не зражаетца паклёнамі, інтыргамі і вераломствам  
Паганеных, слабеньких людзкіх душ.  
Хай крочыць простай лініяй усьцяж наперад  
Да выбранае мэты-ідэалу!  
Галоўнае ж – ня трэба аглядатца за заплатай ці падзякай,  
Замест яе хутчэй пачуе кліны ці праклён.  
Съведамасць грамадзкага сумленна споўненага абаязку  
Павінна быць заплатай для яго.*

Вінцэнт Жук-Грышкевіч

Лёндан, 25 траўня 1948

*У беларускім жыцьці ёсьць шмат важных пытаньняў, якія, каб былі з карысцю для нас самых і для ўсяго чалавецтва развязаныя, вымагаюць шмат яснага разуму, зрайнаважанай і моцнай волі, а так же гарачага сэрца. На маю думку, скайтынг зьяўляеца той школай выраблення разуму, волі і сэрца. Хай жа цвіце беларускі скаўтскі рух на чужыне, як тыя васількі, што ўпрыгожваюць нашы нівы, за якімі мы сумуем і да павароту готовімся!*

а. Часлаў Сіповіч

рэктар Беларускай Каталіцкай Місіі ў Англіі  
Лёндан, 14 чэрвеня 1948

*Між усіх скарбаў съвету найбольшым ёсьць: мець чыстве сумленьне аб выкананым абавязку адносна Бога, Бацькаўшчыны і сваіх Бліжніх. Гэткая съведамасьць дае непераможную моц людзкому духу і тую радасную яснасць, якая ўжо тут на зямлі можа зрабіць чалавека шчаслівым.*

**а. Леў Гарошка**

Парыж, 2 ліпеня 1950

*Памерці, каб жыла Бацькаўшчына – з гэткімі словамі Случчакі пайшли ў змаганье.*

*Гэта было ў часы Адраджэння Беларускага Дзяржавы, і маладая Беларуская Народная Рэспубліка чакала гэткай ахвярнасці.*

*А цяпер, калі завіруха па раскідала Вас па розных куткох съвету, змаганье – каб жыла Бацькаўшчына – мусіць стацца лучнікам.*

**Жыве БНР!**

**Лявон Рыдлеўскі**

Парыж, 6 жнівеня 1950

*Мы знаем: дорогай астанецца шмат,  
якім у змаганні адвағі не хапіла...*

*Але тыя, што дойдуць да родных хат,*

*Ёсьць нашай Будучынай, Верай, Сілай!*

*Бо ўжо так блізкі час збаўлення!*

*Народ і Край разорвуць ланцугі!*

*Явай стане сон наш – лятуценъне...*

*Нам выкуюць яго Юнацкія Сыцягі!*

**Ніна Раса (Ляўковіч Абрамчык)**

Парыж – Вэр-Галян, 7 жнівеня 1950

*Ўстань, навальніца, мкні нанова,  
Ўзвый, вецер, зь ёю заадно.  
У віхры адляпіць палова,  
Пакіне чыстае зярно.*

**М. Багдановіч**

*На памятку з Парыжжа для Дванаццаткі.*

**Уладзімер Шыманец**

Парыж, 8 жніўня 1950

*Хай заўсёды ў вашых лятуценънях будзе кветкай Беларусь.*

*(Напіс на малюнку ружы)*

**Івонка Шыманец**

Парыж, 10 жніўня 1950

Будзь чысты, як крыштал,  
Любі Бога ўсёй душой,  
Захавай усьмех на твары,  
Сваёй сілы не жалей.  
Усё аддай на славу Бога  
За свой народ, за родны край.  
Будзь жа верны Богу, Беларусі  
Сённяня, заўтра і заўсёды.

*Багаслаўленне Божае хай будзе заўсёды з вамі.*

**Біскуп Балеслаў (Слосканс)**

Лювэн, 19 чэрвеня 1951

*Заўсёды наперад з надзеяй на Бога!*

**а. Уладзімер Тарасевіч**

Лювэн, 29 верасьня 1952

*Дарагія сяброве!*

Няма на сьвеце тых перашкодаў, якія б не магла адолець моц веры ў свае ідэалы. Пройдзены Вамі шлях съветчыць, што Вашая вера адолее ўсе перашкоды, горда ўздымеца съцяг Вольнае Бацькаўшчыны, пераняты Вашымі моцнымі рукамі.

Падкуты ведай разум, сэрца поўнае каханья Радзімы і адданасцьць справе роднага народу прывядуць Вас да звязочых зораў і Краю волі – Беларусі.

**Мікола Панькоў**

Нью-Ёрк, 2 сакавіка 1953

*Беларуская моладзь – будучыня нашага народу. Таму яна не павінна паслабляць сваёй актыўнасці асабліва цяпер, калі наша Бацькаўшчына ў няволі.*

**Янка Ліманоўскі**

Нью-Ёрк, 5 сакавіка 1953

*Шчырасць пачуцьця, съмеласць узьлёту, ахвярнасць – уласцівия моладзі. Няхай гэтыя якасці прысьвячваюць нашай моладзі, калі яна станеца старымі змагарамі за будчыню нашага народу.*

**Міхась Рагуля**

Нью-Ёрк, 8 сакавіка 1953

*Дарагая Моладзь!*

К Вам, дарагія сяброўкі-сябры, я зварочваюся з запаветам ад імя тых, якія паднялі съцяг незалежнасці Бацькаўшчыны і вялі барацьбу за гэта.

Адзінкі з нас засталіся жывымі. Шмат іх загінула на Бацькаўшчыне і іх акрыла ідэя незалежнасці. Нясеце Вы гэты съязг і далей, трymаючы яго высока ўгары. Кахайце сваю Бацькаўшчыну, свой народ, сваю шэрую беларускую вёску. Памятайце, што ўсе Вы выйшли з народу, усе дзецы працы. Працай і навукай пашырайце сярод чужынцаў добрую славу Беларусі. Шануйце адзін другога. Шануйце наеват сваіх ворагаў, калі хочаце пашаны для сябе ад іх. Тактуюнасць – вялікі козыр у жыцьці.

Няхай жыве беларуская моладзь! Няхай жыве Вольная Незалежная Беларусь!

**Васіль Рагуля**

25 сакавіка 1953

На ўспамін земляку зь Міра: памятай, што адзін Мір на ўвесь мір!

**Віктар Войтэнка**

28 сакавіка 1953

I не ў адным толькі Міры съвеціць сонца! Кажны, ведама, мае свой асабісты, найбольш блізкі Mіr, аднак, агульным, родным і дарагім Mірам усіх нас – Край, дзе ўсе нашыя Mіры знаходзяцца.

**Гіпаліт Паланевіч**

Нью-Ёрк, 4 траўня 1953

*Best wishes for nationally conscious countrymen from old „Litwa”.*

**Father Urbanowich, MIC**

Chicago, Ill., 5 April 1953

(Найлепшыя пажаданыні нацыянальна съведамым землякам са старой „Літвы”. – а. Урбановіч. Чыкага, 5 красавіка 1953)

Дарагая моладзь!

На тваім абавязку ляжыць зьдзейсьненіне прарочых словаў Янкі Купалы:

І будзе ўнукай панаваныне

Там, дзе сягонняня плача дзед.

Я, стары ўжо працаўнік, інтынктыўна веру, што вы, „малайцы”, гэтага дасягнече. Толькі прашу вас не забываць, што тыя народы, у якіх маладыя пакаленыні разрывалаюць з папярэднім і не прадаўжаюць працу бацькоў, дзядоў і прадзедаў, ня маюць будучыні.

Я шчасльівы канстатаваць факт, што беларуская моладзь гэта сабе ўсьведамляе і прадаўжае пачатую ўжо адвечную працу на Вольную незалежную Беларусь. Працуяма, браты! Дасягнем Сонца і Зор!

**Палкоўнік Мікола Дзямідаў**

Чыкага, 5 красавіка 1953

Здаровы дух у здаровым целе. У гэтых словах замкнута ўся філіязофія жыцьця. Калі моладзь добра зразуемее гэтыя слова і будзе пасълядоўна ўцелаўляць іх зъмест у сваё жыцьцё, тады народ наш чакае съветлая і шчасльвая будучыня.

**Браніслаў Грабінскі**  
Чыкага, 6 красавіка 1953

З тых часоў, калі „Варагі-Русы”, „із-за мора”, са Скандынавіі, наезныя князі і іхныя родзічы завалодалі крывіцкімі местамі і іхнымі землямі – землямі насельнікаў Крывіцкага роду (Ізборскім і Пскоўскім – Трувар, Палацкім – Аскольд і Дзір, Смаленскім – Алег, Радзіміцкім і Вяцкім – Валадзімір, унук Ігара Рурыкавіча), калі, завалодаўшы Крывіцкім Краем, сталі лічыць і называць край свайго новага валоданьня – рускім валоданьнем, а авалодаўшых імі славянаў, падлеґлымі ім, рускім-варагам, сталі зваць рускімі (паняволенымі варагамі-русамі) – накінуўшы назоў Русь (так як на Дунаю варагамі-байгарамі з Волгі накінуты назоў Баўгарыя), гэты назоў наезньнікаў-чужынцаў увайшоў у „моду” – аж да жудасьці, бо знайшліся нашы родзічы, з Крывіцкага роду, каторыя накінуты ворагамі-русамі назоў хочуць прысабечыць, а проціў назову свайго роду Крывіцкага так працівяцца, што аж стварылі ў нашы часы антыкрывіцкі блёк! Стыдзяцца свайго роду назову? Назову „слаўных палаchan” і спаўных віцязяў смальшчан?

**Адварды Будзька**  
7 красавіка 1953

Веруйце, цьвёрда веруйце ў Госпада Бога, Спасіцеля нашага, Каторы сказаў: „Я – Шлях, Праўда, і Жыцьцё” (Іо. 14, 6).

Веруйце, веруйце цьвёрда, нязломна веруйце, пазнавайце Праўду Божую і нашу Беларускую, бо: „Пазнаеце праўду, і праўда зробіць вас Вольнымі” (Іо. 8, 32).

Ня верце тым, хто толькі прыгожа гаворыць і прыходзіць да Вас у авечай скурье, а ўсярэдзіне воўк драпежны, а „Па пладох яго пазнавайце яго. Бо ці ж зьбіраюць зь цярноўніка вінаград, або з асоту фігі?” (Мц. 7, 15-116).

І нікога, і нічога ня бойцеся, калі з Вамі будзе Бог. Гэта нічога, што Вас мала, а ворагаў многа, бо Бог ня ў сіле, а ў Праўдзе, бо Ём нават съвятym апосталам сказаў: „Ня бойцеся, малое стада, бо Айцец ваш упадаў даць вам царства” (Лк. 12, 32).

Няхай гэтым царствам Вашым тут на зямлі будзе наша Вольная Беларусь!

**Япіскап Васіль**  
Нью-Ёрк, 18 красавіка 1953

*Словы да моладзі:*

*Ну, а навошта б мы жылі, старыя, каб ня было моладзі? У моладзі нашая пацеха і нашая сіла. Моладзь зъяўляеца ѹ носьбітам нашых дум, і барацьбітом за нашы ідэалы ѹ лятуценыні аб вольнай і шчасльвай Беларусі.*

*Моладзь, як вогнішка – гарыць і наўкола грэе, ад ветру разгараеца.*

*І чым далей жыву я, тым больш цешуся я з нашай моладзі ѹ тым больш веру, моцна веру, што незалежную Радзіму ўбачыць ня толькі моладзь, а ѹ яшчэ мы, старыя.*

*Моц духу ѹ сіла жару цуды робяць! Рабіце ўсё, каб здабыць волю для свайго народу! Стукайце ўсюды, бярыцеся за ўсё! Толькі заусёды будзыце перакананы, што Вашае сумленьне ѹ адносінах да Бацькаўшчыны ёсьць чыстае і ўсе Вашыя выслікі накіраваны на дабро свайго народу!*

**А. Махноўскі**

Нью-Ёрк, 18 красавіка 1953

*Я ганаруся, што аднойчы маймі вучнямі былі хлопцы слайней Деванаццаткі.*

**Іна Рытар**

Нью-Ёрк, 20 красавіка 1953

*Даражэнская моладзь!*

*Найдаражэйшым скарбам кожнага чалавека, грамадзтва, народу ёсьць свабода. Імкненне да волі ёсьць вялічынёю без парунальня. Ня можна быць шчасльвым, пакуль свой народ знаходзіцца ѹ няволі. Беларусь верыць, што яе моладзь зъяўляеца ня толькі прадаўжальнікам распачатай бескампрамісовой барацьбы за вызваленьне, але што яна закончыць пераможна недакончаную працу бацькоў сваіх.*

**Мікола Гарошка**

Нью-Ёрк, 20 красавіка 1953

*Як часта мы сягоньня шукаем съядоў мінуласці нашага народу і як мала съядоў па сабе пакідаем...*

*Маю вялікае жаданье адносна гэтага мілага альбому... Хацеў бы яго пабачыць у Вольнай Беларусі!*

**Міхась Тулейка**

Нью-Ёрк, 22 красавіка 1953

*Мы паходзім із нашага Народу, маем жыць у Ім і для Яго, і па съмерці нашая памяць праз нас застанеца ѹ нашым Народзе, прадоўжа наша жыцьцё, калі мы яго пасвяцім свайму Народу. Дзеля таго кожны Крывіч мае быць Крывічом ідэйным і рабіць ўсё, што ўзмацняе ягоны Народ і яго самога, як ходаньніка за свой Народ.*

**Янка Станкевіч**

Нью-Ёрк, 23 красавіка 1953

*Дарагая Моладзь!*

*У нас, старэйших, у думках, у сэрцы заўсёды імкненьне апынуцца ў роднай Вольнай Бацькаўшчыне-Беларусі.*

Мой родны кут, як ты мне мілы!  
Забыць цябе ня маю сілы!

*Дык моладзь! Дзеци нашыя! Будзьце ж і Вы думкамі і сэрцамі на Бацькаўшчыне з родным народам, і вольная Беларусь – будзе!*

**Філарэт Родзька**

24 красавіка 1953

*Дванаццатцы, вытрывальным змагаром-апосталам ідэі вызвалення Беларусі, каб помнілі тое, што*

Няма нічога магутнейшага за ідэю,  
Каторай час ужо насыпей (Віктар Пого).

**Вітаўт Тумаш**

Нью-Ёрк, 24 красавіка 1953

### **Беларусь**

*Беларусь ты мая, Беларусь,  
Незагасная зорка Вэнэра,  
Тваім зязяньнем блакітным гару,  
У тваёй уваскрошанье веру.*

*У крызвава-чырвоным вянку  
Вясілёчкі твае не шчарнелі.  
Бачу, бачу – на Нёман-раку  
Гусі-лебедзі белыя сели.*

*Вырай доўга чаканы расьце,  
Вараньё закрычала над лугам.  
А у тых белакрылых гасьцей  
На грудзях залатыя кальчугі.*

*Беларусь ты мая, Беларусь,  
Незагасная зорка Вэнэра,  
Тваім зязяньнем блакітным гару,  
У тваёй уваскрошанье веру.*

**Міхась Кавыль**

Саўт-Рывэр, 25 красавіка 1953

*У нашай барацьбе за нашую самастойнасць асноўнаю կрыніцую нашае сілы зьяўляецца народ. Усе нашыя палітычныя крокі павінны быць скіраваны на тое, каб наш народ гуртаваўся пад нацыянальнымі съязгамі.*

Тады мы ўсе цяжкасці на шляху нашага вызвалення хутка пераможам.

Моладзь багатая энэргіяй і энтузізмам, яна павінна вучыцца і працаведваць нацыянальныя ідэі сярод нашага народу. Найвышэйшага развязвіцца, сапраўднага росту культуры мы дасягнем толькі тады, калі нашая Бацкаўшчына будзе самастойнай.

Мне вельмі прыjemна бачыць беларускую моладзь згуртаваную ў такім выдатным університетэце, як Лювэнскі. Я сваю нацыянальную кар'еру распачынаў у Менску з арганізацыі гуртка беларускай моладзі – Беларуская Хатка ў 1921 годзе. Сябры гэтага гуртка ў большыні згінулі ў турмах і лягерох, але яны пакінулі глыбокі сълед у беларускай культуры: яны дали цэлы шэраг пісьменнікаў, паэтаў, артыстаў, вучоных і палітыкаў. Я веру, што лювэнская моладзь, узбагачаная ведамі, дасць нашаму народу значна больш. Вось дзеля гэтага я радуюся, гледзячы на лювэнскую моладзь і шчыра вітаю яе.

**Яўхім Кіпель**  
Пасэйк, Нью-Джэрзі, 26 красавіка 1953

Ад сяброў Згуртавання Беларускай Моладзі ў Нью-Ёрку на развеітаныне з собснікам альбому 26 красавіка 1953 г.

„Працуй, брат, працы многа...” – пайтару слова старога камрата. Але, працы многа і яна на нас усюды чакае, толькі нам трэба мець ахвоту й адвагу рабіць гэтую працу, мець адчыненыя очы й разум не заслеплены дагмамі.

Нам ня варта палохатца, што нас завуць ідэалістамі, „зялёнымі”. Ідэалы й ідэалісты адведу съветам варочалі. „Каб я быў больш вучоны, дык я ніколі ня змог бы кончыць гэтае дзела, не хапіла б мне вёры”, сказаў адзін слайны архітэкт, зьдзейсніўшы свой план.

Янка, перадай прывет „Адзінаццатцы”!

Юрка Станкевіч  
Алла Орса  
Вінцэнт Паланевіч  
Галіна Орса  
Тэклія Грудзько  
Васіль Мельянович  
Юля Каханоўская  
Галіна Ганчарэнка  
Янка Ніхаёнак  
Біл Яновіч  
Гая Дараашэвіч  
Мікола Заморскі

*Роднай песьняй жыву на выгнаньні,  
Мару ў любы свой край Беларусь яе несьці;  
А ўжо там – не шкада нават зь ёю на вуснах памерці.  
Нясі ў съвет беларускую песьню й ты, наша слайная моладзь!*

**Барбара Вержбаловіч  
сьпявачка**

Нью-Ёрк, 26 красавіка 1953

*Жыве Беларусь! Жыве вялікая праца нацыянальнага адраджэнья!*

**Леў Акіншэвіч**

Нью-Ёрк, 29 красавіка 1953

*Каб праудзіва шанаваць чужое ды любіць, як сълед, сваё – трэба перад  
усім гэтае сваё, сваё кроўнае, роднае добра, грунтоўна ведаць, бо вельмі  
часта мы: Чужое хвалім, свайго ня знаем, самі ня ведааем, што маем...*

**Гіпаліт Няміга**

Нью-Ёрк, красавік 1953

*Хто ня жыў для другіх, а толькі для сябе, той ніколі ў людзкой памяці  
жыць ня будзе.*

**Андрэй Сьвіслацкі**

Нью-Ёрк, красавік 1953

*Дванаццатцы:  
Калісці разыйшиліся нашыя шляхі:  
Пайшли мы ў съвет, каб здабываць ў наўуцы веды.  
Дай Бог ізноў сустрэцца ў жыцьці,  
Удала асягнуўшы нашы мэты!*

**Галіна Ганчарэнка**

Нью-Ёрк, красавік 1953

*Другім будуеш камяніцы,  
А сам жывеш пад парканам  
І толькі ў сыне табе прысыніца  
Уласны дом.*

**Сяргей Крывец,**

(малады паэт зь Беластоку і сябра Беларускага каапэратыўнага  
т-ва „Будова” ў Беластоку перад 1939 г.)

*Той, хто сыніць сны аб сваім уласным доме, збудаваў яго ўжо ў сваім  
сэрцы. Вы сваймі чынамі ўжо паказалі, што будаваньне Свайго Нацыя-  
нальнага дому зьяўляецца неад'емнай справай Вашага жыцьця. Дай жа  
Божа, каб давялося Вам давесці гэтую Свяятую справу да пераможнага  
канца і засесці ў Свайм Уласным доме – вызваленай і незалежнай Баць-  
каўшчыне нашай – за бяседным столом.*

**Часлаў Ханяўка**

Чужына, красавік 1953

*Маладосьць – непаўторны дар Провіду. Аддайце гэты дар Бацькаўшчыне.*

**Язэп Менскі**

3 траўня 1953

*Асабіста амаль нікога ня ведаю. Аднак чуў толькі добрае, толькі дадатнае. Жадаю, каб заўсёды было чутно толькі станоўчае аб славутай Дванаццатцы.*

**Уладзімер Сядура**

Нью-Ёрк, 3 траўня 1953

*Шчаслівы той, хто, перамогшы штодзённыя цяжкасці ѹ злыбяду, аддае ўсе свае здольнасці ѹ сілы на будову незалежнасці ѹ дабрабыту свае нацыі, бо няма большага задавалення за тое, што прыносіць сведамасць выкананага абавязку перад народам і бацькаўшчынай.*

**Кастусь Акула**

Таронта, 8 траўня 1953

*Можа гэта ѹ праўда? Калі пра нас не гавораць – нас няма. Калі намі як нацыяй пагарджаюць – мы ёсьць, але мёртвия. Калі нас любяць – мы ўжо на першай ступені нацыянальнага разьвіцця. Любую сваёй суседзі хо-чуць нас прыспаць. Прыймаючы ж іхнью любоў, мы хочам іх прыспаць, каб распраставаць свае косьці. Калі нас ненавідзяць – гэта значыць мы ўзыняліся на туую ступень нашага разьвіцця, калі з намі трэба лічыцца, але ўсё яшчэ мы ня здольныя да самастойнага жыцця.*

*Калі ж нас шануюць – мы на найвышэйшай ступені нацыянальнага жыцця, здольныя сабой кіраваць. А палітычная наша незалежнасць тады – гэта толькі пытаньне часу.*

**Алесь Грыцук**

Таронта, 19 траўня 1953

*„Ты ня жыў, калі жыў толькі для сябе; ты не памёр, калі загінуў за Бацькаўшчыну.” (З запавету юнака СБМ)*

**Г. Барановіч**

Таронта, 10 траўня 1953

*„Памятай, што гонар і слава Бацькаўшчыны даражэй за жыцьцё адзінкі – і той, хто загінуў за Бацькаўшчыну, той вечна жыве ў Народзе.” (З запавету юнака СБМ)*

**Міхась Раеўскі**

Таронта, 10 траўня 1953

*Усё на съвеце памалу мінае:*

*Агні гаснуць,*

*Вада пераплывае,*

*Мінае радасць марная, хвілёвая,*

*Мінае жыцьця дарога цярнёвая,*

*Мінае шчасьце,  
Прыходзіць цярпеньне.  
А вечнымі будуць толькі ўспаміны.*

Павал Чопчыц

Манрэаль, 12 траўня 1953

**Сваім братом**

*Надыдзе час, нянавісьць зьнікне  
З прастораў сяньняшній зямлі.  
І Беларусь дыхнє свабодна  
На ўлоныні новае сям'і.  
Дык помні ж, сябра: будзь сабою –  
Ня дай забраць душу ў палон!  
Будзь сынам ты свайго народу  
Аж да апошніх сваіх дзён.  
Бо ведай, брат, хто адракаўся  
Ад Маці – роднае зямлі,  
Чужою шкурай прыкрываўся, —  
Той быў няшчасны на зямлі.  
Каб з чыстаю душой памерці,  
І вочы лёгка мне закрыць, —  
Для Беларусі аж да съмерці  
Я буду працаўцаць і жыць.*

Пётр Конюх

Лювэн, 31 сакавіка 1954

**Маладым!**

*(Словы з нотамі)*

*Не бядуй, што сонца нізка,  
што прыходзіць нудны дзень,  
не бядуй, што восень блізка  
і зямлю ахутаў ценъ,  
не бядуй, што сьнег халодны  
скрые землю ад вачэй,  
не загіне край твой родны  
у тэй цемені начэй.*

Алесь Карповіч

Лювэн, 3 красавіка 1954

Подпіс пад малюнкам беларускага краявіду:

*Шматком зямлі нашай радзімай*

*Напомню моладзі часіны*

*Сярод сваіх праведзеняя бястурботна,*

*Прайшоўшыя...*

Дзімітры Чайкоўскі

Мюнхэн, 23 верасьня 1955

*Après huit annés de collaboration intime et intense, je ne puis adresser à la jeunesse biélorussienne exilée, qu'un seul voeux: Restez jusqu'au bout, telle que tu es: telle que les pages de ce livre te dépeignent et telle que je t'ai connue à travers tes représentants à Louvain. Ce sera la meilleure garantie d'un avenir libre et heureux pour la patrie que vous représentez. Vive la Biélorussie!*

D. Robert van Cauwelaert de Wyels

Munich, 21 juin 1956

У перакладзе:

Пасъля васьмі гадоў блізкага й інтэнсыўнага супрацоўніцтва, толькі аднаго магу пажадаць беларускай моладзі на выгнаньні: заставаца да канца такой, якой ты ёсьць – якой цябе адлюстроўваюць старонкі гэтай кнігі й якой цябе знаў праз тваіх прадстаўнікоў у Лювэне. Гэта будзе найлепшай гарантыйяй свабоднай і шчаслівай будучыні для бацькаўшчыны, якую вы прадстаўляеце. Жыве Беларусь!

a. Робэрт ван Каўэлярт дэ Ўільс

Мюнхэн, 21 чэрвеня 1956

### Аўтары Запаветаў

Заўвага: Характарыстыкі дадзеныя на час упісванья ў альбом.

Абрамчык Мікола – палітычны лідэр, Старшыня Рады БНР.

Адамовіч Антон – настаўнік, літаратар.

Акіншэвіч Леў – гісторык.

Акула Кастусь – журналіст, грамадзкі дзеяч.

Арсеньевіч Натальля – паэтка, настаўніца.

Барановіч Г. – сябра.

Будзька Адварды – старэйшы грамадзкі дзеяч.

Будзька Часлаў – гісторык.

Бута Аляксандар – скаўцкі лідэр, выдавец.

ван Каўэлярт дэ Ўільс Робэрт – сьвятар, культурны дзеяч.

Вержбаловіч Барбара – сьпявачка, актрыса.

Вініцкі Але́сь – грамадзкі дзеяч, настаўнік.

Войтэнка Віктар – доктар мэдыцыны, рэлігійны дзеяч.

Вярба Мікола – паэт, культурны дзеяч.

Ганчарэнка Галіна – сяброўка.

Гарошка Леў – сьвятар, выдавец.

Гарошка Мікола – грамадзкі дзеяч.

Грабінскі Браніслаў – доктар мэдыцыны, грамадзкі дзеяч.

Груцько Тэкля – сяброўка.

Грыцук Але́сь – журналіст, грамадзкі дзеяч.

Дараашэвіч Гая – сяброўка.

Дзямідаў Мікола – грамадзкі дзеяч.

Жук-Грышкевіч Вінцэнт – грамадзкі і культурны дзеяч.

Жукоўская Валянтына – скаўцкі лідэр, настаўніца.  
 Жукоўская Раіса – скаўцкі лідэр, студэнтка.  
 Заморскі Мікола – сябра.  
 Золак Янка – паэт.  
 Ільляшэвіч Хведар – паэт, настаўнік.  
 Кавыль Міхась – паэт.  
 Карповіч Алесь – кампазытар.  
 Каҳаноўская Юля – сяброўка.  
 Каҳаноўскі Аўген – настаўнік, палітычны дзеяч.  
 Кіпель Вітаут – сябра, скаўцкі лідэр.  
 Кіпель Яўхім – палітычны й культурны дзеяч.  
 Конюх Пётр – съпявак.  
 Коўш Святаслаў – грамадзкі дзеяч.  
 Крушына Рыгор – паэт.  
 Крывічанін Ляўон (псэўдонім Ляўона Савёнка) – пісьменьнік.  
 Куліковіч Мікола – кампазытар, культурны дзеяч.  
 Кушаль Францішак – вайсковы й грамадзкі дзеяч.  
 Ліманоўскі Янка – пісьменьнік.  
 Манькоўскі Пётра – скаўцкі лідэр, грамадзкі дзеяч.  
 Махноўскі А. – палітычны дзеяч.  
 Мельяніновіч Васіль – сябра.  
 Менскі Язэп – (псэўдонім Ізыдара Гуткоўскага, брата паэта Язэпа Пушчы)  
     – журналіст, літаратар.  
 Міцкевіч Міхась – настаўнік.  
 Ніхаёнак Янка – сябра, грамадзкі дзеяч.  
 Няміга Гіпаліт – псэўдонім Паланевіча Г. (гл.).  
 Орса Алла – сяброўка.  
 Орса Аляксандар – настаўнік, культурны дзеяч.  
 Орса Галіна – сяброўка.  
 Паланевіч Вінцэнт – сябра.  
 Паланевіч Гіпаліт – настаўнік, журналіст.  
 Пануцэвіч Вацлаў – скаўцкі лідэр, культурны дзеяч, выдавец.  
 Панькоў Мікола – журналіст.  
 Равенскі Мікола – кампазытар.  
 Рагажэцкі Мячыслаў – настаўнік.  
 Рагуля Барыс – грамадзкі й палітычны дзеяч.  
 Рагуля Васіль – палітычны дзеяч.  
 Рагуля Міхась – грамадзкі дзеяч, журналіст.  
 Раеўскі Міхась – сябра.  
 Раса Ніна (жонка Міколы Абрамчыка) – літаратар.  
 Родзька Філарэт – грамадзкі дзеяч, настаўнік.  
 Рыдлеўскі Ляўон – грамадзкі дзеяч.  
 Рытар Іна – настаўніца, пісьменьніца.

Сіповіч Часлаў – съятар, грамадзкі й культурны дзеяч.  
 Скабей Мікола – грамадзкі дзеяч.  
 Слосканс Балеслаў – біскуп, рэлігійны дзеяч.  
 Станкевіч Станіслаў – настаўнік, грамадзкі й культурны дзеяч,  
 Станкевіч Юрка – сябра.  
 Станкевіч Янка – культурны дзеяч, мовавед, гісторык.  
 Сурвіла Янка – культурны дзеяч, студэнт.  
 Сьвіслацкі Андрэй – псэўдонім Палааневіча Г. (гл.)  
 Сяднёу Масей – паэт, настаўнік.  
 Сядура Уладзімер – пісьменнік.  
 Тарасевіч Уладзімер – съятар.  
 Тулейка Міхась – грамадзкі дзеяч, настаўнік.  
 Тумаш Вітаут – доктар мэдыцыны, культурны дзеяч.  
 Урбановіч Міхал – съятар.  
 Ханяўка Часлаў – грамадзкі дзеяч.  
 Чайкоўскі Дзімітры — мастак.  
 Чопчыц Павал – культурны дзеяч.  
 Шурак Лявон – сябра, скаўцкі лідэр.  
 Шыманец Івонка – сяброўка, вучаніца.  
 Шыманец Уладзімер – грамадзкі дзеяч.  
 Юхнавец Янка – паэт.  
 Яновіч Біл – сябра.  
 Япіскап Васіль (Тамашчык) – рэлігійны дзеяч.

### Вератні

або „арганізацыйныя рамкі” Дванаццаткі (поўны тэкст)

### ДВАНАЦЦАТКА

**Верацень 1.** Пэрсанальны склад Дванаццаткі, аб чым ужо гаворыць ейны назоў, складаецца з дванаццаці сяброў. Пэрсанальны склад яе наступны:

1. Бута Алесь
2. Вострыкаў Міхась
3. Дзехцяр Піліп
4. Дзімітрук Павал
5. Жучка Янка
6. Запруднік Янка
7. Карась Леанід
8. Марговіч Алесь
9. Урбан Павал
10. Цьвірка Уладзімер
11. Швайчук Леанід
12. Шчэцька Васіль

**Верацень 2.** Мэты. Мэтамі Дванаццаткі зъяўляюцца: пашырэньне й паглыблен'не незалежніцкае ідэялёгіі між суродзічай на эміграцыі, эвэнтуальна на Бацькаўшчыне, а асабліва — між моладзі; скіроўваньне сілаў моладзі на творчы шлях, карысны для нацыянальнае справы; выяўлен'не арганізацыйных здольнасцяў і ініцыятывы паасобных адзінак да працы ў арганізацыях; недапушчаньне паасобных сяброў ці арганізацыяў моладзі да кроکаў, якія пасярэдня ці беспасярэдня могуць шкодзіць нацыянальнай справе ці загрожваць чысьціні незалежніцкае ідэялёгіі; падрыхтоўка моладзі да гатавасці збройнага змаганьня за Незалежнасць у сваіх нацыянальных фармацыях, як і да працы ў вольнай Бацькаўшчыне; бесьперыпнная праца над сабой.

**Верацень 3.** Шляхі да дасягнен'ня мэтаў. Мэты, якія мы паставілі перад сабою, маюць быць дасягнутыя наступнымі шляхамі:

**Склад 1.** Дзеля таго, што Дванаццатка выявіла сябе авангардам моладзі на эміграцыі, сябры яе сьведамыя тых абавязкаў, якія, як вынік, кладуцца на яе – быць прыкладам самахварнасці й адданасці нацыянальнай справе, быць першымі ўсюды, дзе патрабуюць гэтага інтэрэсы Народу.

**Склад 2.** Бяручы пад увагу абставіны, у якіх мусіць весціся праца, Дванаццатка лічыць, што найлепшым шляхам да асягнен'ня патрэбных вынікаў зъяўляецца выдавецкая праца. Дзеля гэтага на гэту галіну павінна быць звернута асаблівая ўвага. Акрамя часапісу беларускае моладзі „Наперад!”, які павінен быць аўтарытэтным голасам і правадніком усіх нашае моладзі на эміграцыі, Дванаццатка павінна у як найкарацейшым часе пашырыць выдавецтва й паставіць яго так, каб яно было дапаможнікам у выкананьні заданьняў, якія яна перад сабой паставіла.

**Склад 3.** Дапамагаць пры патрэбе незалежніцкім арганізацыям усімі сродкамі, якімі дыспануе Дванаццатка – маральными і матарыяльными.

#### **Верацень 4. Арганізацыйная структура.**

**Склад 1.** Усе сябры Дванаццаткі маюць пастанаўляючы голас ува ўсіх справах, якія тычацца яе ці працы, якую яна мае выконваць.

**Склад 2.** Толькі поўны склад ці – у больш съпешных выпадках – трох чверці поўнага складу яе маюць права прыймаць ці зъмяняць пастановы, плян ці кірунак працы й г. д.

**Склад 3.** Дзеля асягнен'ня лепшых поспехаў у працы, Дванаццатка выбірае спасярод сябе г. зв. „Трыё” – самакіраўніцтва з трох асобаў. Пры выбіраньні яна павінна кіравацца наступным:

- а) Кампэтэнцыя дадзенага кандыдата ўва ўсіх справах, якія могуць мець уплыў на працу Дванаццаткі.
- б) Довады ягонае ініцыятывы й арганізацыйных здольнасцяў (папярэдняя праца ў Дванаццатцы).
- в) Перакананье большасці сяброў, што нічога не адцягне яго (напр.

справы пэрсанальныя) ад тае працы, якая на яго накладваецца (довады з практикі і меркаваныні сяброў).

- г) Добрая воля й згода кандыдата.
- д) Давер з боку большасці сяброў Дванаццаткі.

#### **Трыё мае наступныя абавязкі:**

- а) Разъмеркаваньне працы між сябрамі.
- б) Дагляд за выконваньнем пастановаў, прынятых Дванаццаткай і справазданьне перад ёю.
- в) Падрыхтоўваньне праектаў пляну працы да зацверджанья Дванаццаткай.
- г) Выяўленыне як найбольшай ініцыятывы ў вышукваньні сродкаў і найлепшых шляхоў да асягнення паставуленых мэтаў.
- д) Утрыманьне сяброўскай дысцыпліны.

Узамен за гэта Трыё мае права й абавязак дзеяць ад імя Дванаццаткі ў надзвычайніх выпадках ува ўсіх спраавах, якія тычацца яе, без папярэдняга паразуменія зь ёю. За вынікі Трыё нясе адказнасць перад Дванаццаткай. Падчас агульнае зборкі кожны сябра Трыё мае гэткія ж самыя праваў (ня большыя), як і іншыя сябры Дванаццаткі. Аднак у поўным складзе яно мае на адрозніні больш. Прывклад: у выпадку галасаваньня – пры падзеле галасоў напалавіну – выйграе той бок, дзе знаходзіцца поўны склад Трыё.

Трыё выбіраеца на акрэслены час. Пасля трох месяцаў яно можа быць часткова або поўнасцяй зьменена.

**Склад 4.** У выпадку галасаваньня прапанова прыймаеца простай большасціяй галасоў.

**Верацень 5.** Абавязкі сяброў. Кожны сябра Дванаццаткі забавязваеца выконваць тую працу ці заданьні, якія накладае на яго большасць, хоць гэта можа ня зыходзіцца зь ягонымі пэрсанальными паглядамі, перакананьнімі ці інтарэсамі. Ён павінен разумець, што гэта робіцца для дабра агулу.

**Верацень 6.** Матарыяльная база. Матарыяльная база Дванаццаткі апіраеца на дабравольным тыднёвым ападаткованыні сяброў, вышыня якога, паводле патрэбы, можа зьмяняцца, залежна ад пастановы на агульнай зборцы. Акрамя гэтага, Дванаццатка мусіць праводзіць адпаведныя акцыі сярод грамадзтва ўва ўсіх краінах, каб гэткім чынам забяспечыць базу для правядзення сваіх плянаў у жыццё. Сюды адносяцца аднаразовыя складкі сымпатыкаў нашае працы.

**Верацень 7.** Становішча Дванаццаткі сярод эміграцыі. Адным з заданьняў Дванаццаткі зьяўляеца каардынаваньне сілаў моладзі ды скіроўваньне іх на шлях, карысны для нацыянальнае справы. Тому лічым шкодным паглыбленьне разыходжаньняў, якія паўсталі сярод старэйшага грамадзтва на эміграцыі, і – галоўнае – пераношваньне іх на грунт моладзі.

Палітычнае становішча Дванаццаткі ўжо дагэтуль выявілася ясна: поўная падтрымка Рады і Ўраду БНР на чале з Прэзыдэнтам, як адзінага носьбіта сувэрэнных правоў Беларускага Народу. Дванаццатка ў сваёй працы і змаганьні павінна галоўную ўвагу зварочваць на вонкавых ворагаў, бо гэта якраз зьяўляеца справай моладзі. Дзеля гэтага ўся моладзь павінна быць цяпер падрыхтаваная да актыўнага змаганьня зь імі. У сваёй працы Дванаццатка выбірае пазытыўны (творчы) бок, гэтаксама і ў змаганьні з ворагамі, бо лічыць гэта адзіным правільным шляхам для моладзі.

**Верацень 8. Прыналежнасьць і выхад з Дванаццаткі.**

**Склад 1.** Дванаццатка застаецца нязменнай – яна ня прыймае новых сяброў у сваё кола.

**Склад 2.** Выход з Дванаццаткі можа наступіць:

- а) на собскас жаданьне сябры;
- б) па пастанове большасці сяброў.

Выпадак „б” можа наступіць, калі сябра

- 1) не падпарадкоўваеца сяброўскай дысцыпліне
- 2) сваімі паводзінамі пляміць імя Дванаццаткі
- 3) робіцца бескарысным з грамадзкага гледзішча, становячыся гэткім чынам непатрэбным балястам.

**Задўага:** У выпадку адыходу аднаго ці больш сяброў, Дванаццатка сваіх радоў не папаўняе, захоўваючы аднак свой традыцыіны назоў.

**Склад 3.** Сябром Дванаццаткі забараняеца належаць да іншых арганізацыяў бязь ведама й дазволу большасці сяброў.

**Верацень 9.** Самадапамога. З узгляду на тое, што Дванаццатка знаходзіцца ў цяперашні час у такіх умовах, што ў кожную хвіліну наражаная на съмерць ці калецтва, усе сябры яе забавязваюцца ў апошнім выпадку поўнасьцяй забясьпечыць матарыяльна пацярпейшага сябру. Пацярпейшы можа быць пэўным, што, незалежна ад абставінаў, ён будзе мець тое, што й рэшта сяброў – Дванаццатка забавязваеца дзяліць запрацаваныя грошы так, каб сябра, няздолъны да працы, атрымоўваў нароўні зь іншымі. У ўсялякіх іншых выпадках кожны сябра гэтаксама можа разьлічваць на поўную падтрымку й дапамогу сяброў.

**Верацень 10.** Існаваньне Дванаццаткі. Дванаццатка не вызначае тэрміну свайго існаваньня. Рэзвязаньне можа наступіць:

- а) за згодай большасці сяброў;
- б) калі б нацыянальная справа гэтага патрабавала;
- в) у выніку поўнага расцеяньня сяброў з загубленнем лучнасьці зь незалежных ад сяброў прычынаў.

У выпадку разъезду сяброў за згодай цэласці, Дванаццатка захоўваецца надалей. Ініцыятыву ў працы пераймае наймацнейшая група, дзеючы ад імя і захоўваючы назоў Дванаццаткі.

**Верацень 11.** Традыцыйнае съвята. Традыцыйным съвятам Дванацкаткі зъяўляеца дзень угодкаў ейнага заснаваньня – 8 студзеня кожнага году. Съвяткаваньне гэтага дня мусіць адбывацца ў меру магчымасці ў поўным складзе сяброў.

**Верацень 12.** Арганізацыйныя рамкі.

**Склад 1.** Дванацкатка мае поўнае права рабіць у выпадку патрэбы пэўныя зьмены ці дапаўненныні ў зъмесціце арганізацыйных рамак.

**Склад 2.** Вышэй пададзеныя арганізацыйныя рамкі робяцца ў трох экземплярах, кожны з якіх зъяўляеца арыгіналам.

**Склад 3.** За цэласць і бяспечнае перахаваньне іх адказвае Трыё.

**Склад 4.** Арганізацыйныя рамкі маюць трymацца ўсімі сябрамі ў поўным сакрэце. Публікаваньне й рабленьне копіяў зь іх забараняеца.

*Прыйшоўшы да выяснаву, што:*

- дзеля максымальнага выкарыстаньня патэнцыялу матарыяльнага інтэлектуальнага;
- дзеля справядлівага разъмеркаваньня сілаў і правільнага разьдзелу працы;
- дзеля ўнікненія праблемаў у грамадзкай працы;
- дзеля ўтрыманьня сяброўскае дысцыпліны;
- дзеля неабходнага акрэсленія правоў і абавязкаў паасобных сяброў;
- дзеля недапушчэння непараразуменняў ці разыходжанняў між імі, — мы, Дванацкатка, съцвярджаем, што пасля грунтоўнага прадыскутаваньня вышэйпададзеных арганізацыйных рамак, ня маем ніякіх засцярогаў, і, у імя съвятога ідэалу – Незалежнасьці Бацькаўшчыны – у поўнай съведамасці бярэм на сябе вышэйпералічаныя абавязкі й забавязваемся сумленна іх выконваць, заўсёды ставячы добро грамадзтва вышэй за сваё асабістae.

Хай дапаможа нам Бог.

Ангельшчына, Сакавік 1949 г.

Подпісы:

1. Бута Алесь
2. Вострыкаў Міхась
3. Дзехцяр Піліп
4. Дзімітрук Павал
5. Жучка Янка
6. Запруднік Янка
7. Карась Леанід
8. Марговіч Алесь
9. Урбан Павал
10. Цьвірка Уладзімер
11. Швайчук Леанід
12. Шчэцька Васіль

## **Скаўцкая хроніка з часапісу „Наперад!”**

У 6-м нумары „Наперад” (1 сакавіка 1948) было пададзена: „Пачынаючы з гэтага нумару, адкрываем у нашым часапісе сталы скаўцкі куток, які будзе даваць весткі аб скаўцкай працы ў Нямеччыне, і, верым, хутка – тут у Ангельшчыне”.

Ніжэй падаюцца некаторыя выпіскі з тae хронікі. Яны паказваюць на працяглае зацікаўленыне сяброў Дванаццатакі беларускім скаўцкім жыццём. Хроніка дае ўяўленыне пра характар і маштаб дзейнасці беларускіх скаўтаў у Нямеччыне першымі паваеннымі гадамі, съведчыць пра добрую падрыхтаванасць скаўцкае моладзі да ўдзелу ў міжнацыянальных сустрэчах, спаборніцтвах. Удзел гэты спрыяў вырабленыню разумення патрэбы беларускага прадстаўніцтва на міжнародных форумах, а добрыя вынікі ў спаборніцтвах давалі ўпэўненасць у сабе й ахвоту да міжнародных контактаў. У далейшым жыцці ёй дзейнасці былых скаўтаў гэтыя контакты працягваліся, але ўжо на культурным і палітычным полі.

### **Новая скаўцкая дружына**

(CIC /Скаўцкая Інфармацыйная Служба/ ) 23-га сакавіка г. г. /1948/ адбылося заснаваныне новай скаўцкай дружыны ў лягеры Зэedorф каля Брэмэну (Ангельская зона). Кандыдаты на скаўтаў ужо ад даўжэйшага часу вялі інтэнсыўную падрыхтоўку, сваімі сіламі наладзілі скаўцкую съятліцу ў лягеры (украінскім) і яе ўпрыгожылі, зарганізавалі невялічкую біліятэчку.

### **Паштоўкі з нагоды 30-х угодкаў Акту 25-га Сакавіка**

(CIC) Галоўная кватэра ЗБСЧ /Згуртаваныне Беларускіх Скаўтаў на Чузыне/ выдала адмысловую паштоўку з нагоды 30-х угодкаў абвешчаныя Акту 25-га Сакавіка, якая прадстаўляе сымбалічнае разарваныне путаў няволі нашым Народам 25 сакавіка 1918 году.

### **Новы скаўцкі падручнік**

(CIC) Выйшаў з друку падручнік для скаўтаў „Скаўцкі спадарожнік”, пераклад з ангельскага, бач. 80, із шматлікімі рысункамі ў тэксьце. Выданыне літографічнае Галоўнае Кватэры.

### **Прысяга скаўтаў 6-га Сьцягу**

25-га сакавіка г. г. адбылося ўрачыстое злажэньне прысягі ў уручэныне сьцягу скаўтам 6-га Сьцягу ў Віндзішбэргердорфе.

„Цяпер мы таксама, як старэйшыя скаўты, будзем працаваць, як зможам, не шкадуючы сілаў, бо ведаєм, што працуем ня толькі на сваю карысць, але й для нашага Народу й Бацькаўшчыны”, пішуць скаўты свайму былому кіраўніку /Янку Запрудніку/.

### **Скаўцкая праца ў Міхэльсдорфе**

Праца кіпіць. За кароткі час адбылося некалькі гульняў, канцэртаў, сяброўскіх вечароў. Скаўты 1-га хлапцоўскага і 2-га дзявочага съязгоў рыхтуюцца да міжнародных спаборніцтваў, якія адбудуцца 25 красавіка /1948 г./ ў Рэгенсбурзе.

Жадаем, каб нашыя сябры й сяброўкі і на гэты раз выйшлі пераможцамі.

18.4. адбылося змаганьне за дыплём скаўцкага футбольнае дружыны „Маланка” з дружынай нямецкай. Змаганьне скончылася вынікам 0:6 у карысць „Маланкі”. Вітаем!

18.4. адбылося ўрачыстое адкрыццё летняга спартовага сезона пад кіраўніцтвам спартмайстры сп. Янкі Мухі. Былі наладжаныя спартовыя змаганьні з узнагародамі.

### **Сустрэча Галоўнага Скаўта ў Гамбургу**

У канцы сакавіка 1948 г. адбылася сустрэча Галоўнага Скаўта лёрда Роўэлена са скаўтамі розных нацыянальнасцяў. У сустрэчы брала ўдзел таксама і беларуская група скаўтаў. Тут зъмяшчаем урывак зь ліста ўдзельніка:

„На гэтым зылёце меліся быць усе нацыянальнасці ДП, ангельцы, амэрыканцы, французы, нарвэгі. Аднак зь невядомых прычынаў ня было літоўцаў, расейцаў і палякоў. Кожная нацыянальная група мела падрыхтаваны для лёрда падарунак. Украінцы падаравалі вылітага з металю сьв. Юр'я на кані; латышы – драўляную місачку ў выглядзе папяльнічкі, пасярэдзіне якой стаяў кубачак зь дэзвюмі кветкамі; ангельцы – каробачку на цыгаркі. Мы падрыхтавалі альбом, вокладкі якога былі вылажаныя каляровай саломкай: на чорным фоне – прыгожы беларускі арнамэнт, а пасярэдзіне – вялікая скаўцкая лялейка. Альбом быў выкананы вельмі мастацка спадаром Сільвановічам /Міколам/, кіраўніком слайнае беларускага майстроўні „Раніца”. Альбом быў запоўнены фатаграфіямі з нашага скаўцкага жыцця на чужыне, пачынаючы аж ад Рэгенсбургу: фатаграфіі ўсіх дыплёмаў і ўсіх съязгоў з Амерыканскага зоны. У вольныя хвіліны цэнтрам увагі былі беларусы – кожны вечар зборкі былі ля нашага шатра.

На развязальнім вогнішчы, калі мы засыпвалі вясёлую „Бабу Еўку”, дык усе іншыя, а асабліва ангельскія й амэрыканскія скаўты, дружна падхоплівалі „го-го-го!”. На заканчэнні вогнішча ангельцы й амэрыканцы працяялі беларусам „Ўайтрутэнія, гуд найт!“ /”Беларусь, дабранач!“/

№8, красавік 1948

### **Міжнацыянальнае спаборніцтва ў Рэгенсбурзе**

25.4.1948 г., у дзень сьв. Юр'я, патрона скаўтаў, скаўты й скаўткі 1-га й 2-га съязгоў зь Міхэльсдорфу і 6-га зь Віндзішбэргердорфу бралі ўдзел у скаўцкіх спаборніцтвах, наладжаных акруговай асацыяцыяй у Рэгенсбурзе. Спаміж 7-мі нацыянальнасцяў, што бралі ўдзел у гэтых спаборніцтвах, нашыя скаўты ўзялі найбольшую колькасць дыплёмаў (5 дыплёмаў: 4 – Міхэльсдорф, 1 – Віндзішбэргердорф). Здабытыя дыплёмы найлепш съведчаць аб пад-

рыхтоўцы нашых скаўтаў. Колькасць дыплёмаў у гэтых съязгох павялічваецца з кожным новым спаборніцтвам.

На съяце была наладжана нашымі скаўтамі скаўцкая крамка, дзе можна было купіць розныя рэчы. Крамка прынясла шмат прыемнасці іншым удзельнікам съята, а таксама ладны прыбытак у касы гэтых съязгоў.

Нашы скаўты яшчэ раз паказалі, як трэба працаваць і годна рэпрэзэнтаваць наш народ.

### **Віндзішбэргердорф**

Съяг працуе. Першым прыгожым крокам пасля злажэння прысягі – эта здабыцьцё 25.4.48 на міжнацыянальных спаборніцтвах у Рэгенсбурзе дыплому за першае месца ў пабудове шатра. Урачыстае съяткаванне 9.5.48 дня Св. Юр'я ў сваім лягеры ў удалы скаўцкі канцэрт з багатай праграмай съведчаць аб tym, што й далей праца кіпіць. Новы кіраунік Съягу сябра Белямук і апякун Съягу настаўнік сп. Асіпчык /Аляксандар/, якія аддана працу ў скайцкай ніве, сённяня ўжо могуць бачыць вынікі свае працы.

### **Штандар „Швабія” (франц. зона Нямеччыны)**

Заступнікам штандаровага ў арганізацыйным рэфэрэнтам штандару „Швабія” назначаны студэнт мэдыцыны сябра Кіпель /Вітаўт/. Скаўцкая справа ў фр. зоне знаходзіцца яшчэ ў пачатковай стадыі. Шмат працы патрабуе яна ад новага рэфэрэнта, аднак мы ўпэўнены, што гэта не спалохает яго, як не спалохала патрэба ахярнае працы на працягу трох гадоў у амэрыканскай зоне Нямеччыны.

№9, травень 1948

### **Скаўцкі паход церазь Нямеччыну**

28.6.48 група скаўтаў пад кірауніцтвам с. Кіпеля В. выйшла ў скайцкі паход церазь Нямеччыну (адлегласць Кам — Бэрхтэсгадэн каля 450 км.). Па дарозе дапучыліся да іх скаўты з Остэргофену.

### **Летні лягер**

У Марыенталі, як і летась, наладжаны летнія лягеры для ДП-моладзі — хлапецкі й дзяўчы. Ад беларусаў 6 асобаў зь Міхельсдорфу й 6 з Остэргофену маюць прайсьці двухтыднёвы курс кіраунікоў у гэтых лягерах.

### **Курсы скаўтмайстраў**

У Каселі адбываецца інтэрнацыянальны курс скаўтмайстраў. Ад беларускіх скаўтаў чатыры асобы наведваюць гэты курс.

№11, ліпень 1948

### **Курсы скаўтмайстраў**

Сябры Тулейка /Міхась/, Арцюх /Язэп/, Кіпель /Вітаўт/, Пагуда /Хведар/ закончылі інтэрнацыянальны курс скаўтмайстраў у Каселі. Жадаем ім далейшае плённае працы на беларускай скайцкай ніве.

### **Нашы скаўты на Інтэрнацыянальным Зылёце ў Касэлі**

Ад 19.8 да 31.8.1948 адбыўся Інтэрнацыянальны Скаўцкі Зылёт у Касэль-Вэлеродэ. На Зылёце прыймалі ўдзел сем нацыянальнасцяў ДП і французскія скаўты, а таксама 19 нашых скаўтаў з трох Сыцягоў: Міхэльсдрорф, Віндзішбэргердорф і Остэргофэн. На працягу двух тыдняў адбыўся цэлы рад гульняў і спаборніцтваў. На другі дзень Зылёту адбылося змаганье ў плаваньні, дзе трох першых месцы з чатырох магчымых здабылі нашыя скаўты: Молаш Янка, Карніловіч Сяргей, Дунец Уладзімер.

У плаваньні малодшых скаўтаў усе трох першых месцы занялі таксама нашы скаўты: Паланевіч В., Ковэль В., Гарох А. У кухарскім змаганьні (съпячы хлеб, яечню і заварыць какао на працягу аднае гадзіны) міхэльсдорфскія „Сокалы” справіліся за 29 хвілінаў, заняўшы другое месца. У бегу на 2 км. нашы скаўты занялі другое месца. У пераносе 4-х бульбінаў з аднаго месца на другое па адной нашы скаўты занялі другое месца.

№12, жнівень 1948

### **Новы скаўцкі съцяг у Французскай зоне Аўстрый**

Сярод групы беларусаў, якая знаходзіцца ў ДП-лягеры Куфштайн у французскай зоне Аўстрый і напічвае каля 300 асобаў, у верасьні гэтага года зарганізаваўся новы скаўцкі съцяг. Моладзь ахвотна горнеца да скаўцкай працы і ўжо на першай зборцы было 18 скаўтаў і скаўтак. Гэтая колькасць, напэўна, з кожнай зборкай будзе павялічвацца, покуль не ахопіць усія беларускія моладзі лягеры. Съцяг складаюць цяпер: 1 дружына старэйшых скаўтаў, 1 дружына юначак і 1 грамада ваўчанятаў. Арганізатарам і апякуном Сыцягу зьяўляецца сп. Гуз Міхась.

№13, верасень 1948

### **Новы падзел ЗБСЧ**

На аснове распараджэння ІБ /Інтэрнацыянальнае Бюро/ загадам з дня 6 кастрычніка 1948 г. Галоўная Кватэра ЗБСЧ правяла новы падзел арганізацыі. Замест дасюль існуючага аднаго штандару „Баварыя” ў амэрыканскай зоне створаныя трох штандары: „Франконія”, „Баварыя” і „Гэсія” (паводле паштовых акругаў). Такім чынам, маём цяпер 5 штандараў і самастойныя звязы ў Ангельшчыне й Аўстрый.

### **Стварэнне 7-га Сыцягу**

У сувязі з рэарганізацыяй лягераў у Міхэльсдорфе й Віндзішбэргердорфе, у лягеры Міхэльсдорф створаны 7-мы Сыцяг ЗБСЧ.

### **Новыя выданыні скаўцкай літаратуры**

Галоўная Кватэра ЗБСЧ у канцы кастрычніка 1948 г. выдала „Сыпейнік” з нотамі. Сыпейнік змяшчае 52 песні нацыянальныя, народныя, студэнцкія і скаўцкія. Цана сыпейніка 3 маркі. Выданы таксама скаўцкі падручнік „Праца ў Звязе”, бачынак 350, і 2 першыя разьдзелы „Навукі аб Бацькаўш-

чыне” для скаўтаў. Выйшлі з друку „Беларускія народныя гульні” паводле зборніка Раманава для моладзі. Цана кніжкі 1 марка. Замаўляць у Галоўнай Кватэры ЗБСЧ.

№14, каstryчнік 1948

### Трэція ўгодкі ЗБСЧ

Сёлета 15 лістапада Згуртаваныне Беларускіх Скаўтаў на Чужыне, а разам зь ім і старэйшыя суродзічы, адзначаць важную дату свайго эміграцыйнага жыцця: 3-я ўгодкі заснаваныя першых беларускіх скаўцкіх адзінак у Нямеччыне. Тры гады назад, побач нашых іншых нацыянальных арганізацыяў паўстае й ЗБСЧ, каб згуртаваць беларускую моладзь і выхаваць яе ў вялікіх скаўцкіх і нацыянальных ідэалах, каб на міжнароднай арэне выступіць як самастойны нацыянальны рух моладзі. Найважнейшым дзеянікам у росьце арганізацыі была глыбокая ідэйнасць, ахвярнасць і съведамасць паставленых заданьняў у Кіраўніцтва ЗБСЧ.

У 1945 г. ў Нямеччыне мы мелі толькі лічаныя адзінкі. На сяньняшні дзень ЗБСЧ налічвае 512 сяброў і сябровак ~~зарганізаваных~~ у 5 штандарах у ангельскай, амэрыканскай і французскай зонах Нямеччыны. Апрача гэтага, існуюць нашыя аддзелы ў Аўстрыі й Ангельшчыне. Праз актыўную дзеянісць нашыя скаўтаў, імя й нацыянальны съцяг нашага народу сталіся ведамыя многім тысячам моладзі ~~заходняеўрапейскіх~~ народаў. За тры гады йснаваныя ЗБСЧ было выдана: 6 скаўцкіх часопісаў (10 тыс. экзэмпляраў), 15 кніжак скайцкай літаратуры, 25 кніжак нацыянальнай літаратуры, календар на 1948 г., шмат паштовақ, скаўцкіх і нацыянальных значкоў. Вялікую нацыянальную працу змаглі выканаць скаўты толькі дзякуючы іхнай ідэйнасці й ахвярнасці.

Кіраўніцтва й моладзь павінны і ў далейшым непахісна стаяць на скаўцкім і нацыянальным шляху.

Новы зъезд ЗБСЧ будзе далейшым этапам у кірунку разьвіцця нашае арганізацыі. Трэція ўгодкі хай будуць узмацненем нашага руху й наказам да яшчэ больш творчае працы.

(Паводле Ск. Інф. Службы)  
№15, лістапад-сінегань 1948

### Зварот

**Штандаровага штандару „Баварыя” да скаўтаў і скайтак  
з нагоды 30-х ўгодкаў абвешчаныя незалежнасці  
Беларускае Народнае Рэспублікі**

Беларускія скаўты і скайткі!

У сяньняшні дзень Беларускі Народ съвяткуе 30-я ўгодкі абвешчаныя незалежнасці Беларускае Народнае Рэспублікі. Трыццаць гадоў назад наш народ вуснамі сваіх прадстаўнікоў абвясціў усяму съве-

ту аб сваім непахісным жаданьні быць вольным і самому пастанаўляць аб сваім лёсе.

Аднак няпрауда была тады сільнейшай – наша Бацькаўшчына яшчэ раз мусіла скарыцца перад пераважаючымі сіламі чужакоў. Трыццаць гадоў стогне яна пад іхнім ботам. Але змаганье не прадаўжаецца і мы ўпэўненыя, што хутка пабачым зноў родныя палеткі, але ўжо вольнымі – гаспадаром на іх будзе Беларускі Народ.

Скаўты й скаўткі! І мы мусім прычыніцца да гэтага. Памятайма апошнія слова вялікага Бодэн Паўля:

„Запраўдны шлях да здабыцца шчасльца – гэта рабіць іншых людзей шчасльвымі. Па старайцеся расстацца з гэтым съветам у лепшых абставінах, чымся былі тыя, пры якіх вы прыйшлі на съвет”.

Як падыходзяць да нас гэтыя слова! Запраўды – якраз нашым заданнем зьяўляецца пакінуць съвет, уладжаны больш справядліва – зрабіць шчасльвым наш Народ, здабыць яму Волю. Нашым заданнем ёсьць праграммы шлях да незалежнасці ўпорыстай працай і змаганьнем.

У гэты вялікі дзень кожны з нас павінен даць сабе слова ніколі не забывацца пра сваё вялікае заданьне.

У гэты дзень мы павінны яшчэ больш злучыць свае шэрагі, каб быць заўсёды гатовымі да чыну. Хай нашы сэрцы злучыць адно імкненіне, адна вера:

Жыве Беларусь!  
Напагатове!

**А. Бута**

Штандаровы

Стырлінг (Шатляндыя), 25.3.1948

„Наперад!” №7, 25 сакавіка 1948